

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра географической экологии

ИОДЧИК

Екатерина Николаевна

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ**

Дипломная работа

Научный руководитель:

доктор географических наук, доцент

Б.П.Власов

Допущена к защите

«19» 05 2014 г.

Зав. кафедрой географической экологии

доктор географических наук, профессор А.Н. Витченко

А.Н. Витченко

Минск

2014

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 58 с., 8 табл., 18 рис., 26 источника.

Природные условия территории, методы исследования, социально-экономическая характеристика, последствия антропогенного воздействия, экологическое состояние Белорусского Поозерья.

Цель работы - экологическая оценка природной среды Белорусского Поозерья. Методы проведения работы – сравнительно-географический, картографический, математический, ландшафтный, методы анализа и синтеза.

В работе дается общая характеристика природной среды Белорусского Поозерья. Рассматриваются последствия антропогенного воздействия на комплексы, характеризуется экологическое состояние природной среды.

При определении современного состояния учитывались количественные и качественные характеристики ее земельных, водных, растительных и других природных ресурсов.

Область возможного практического применения – результаты работы могут быть использованы в учебном процессе геоэкологических и географических дисциплин.

Приведенные материалы правильно и объективно отражают экологическое состояние природной среды Белорусского Поозерья, а все заимствованные из других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

РЭФЕРАТ

Дыпломная праца: 58 с., 8 табл., 18 мал., 26 крыніцы.

Прыродныя ўмовы тэрыторыі, метады даследавання, сацыяльна-эканамічная характарыстыка, наступствы антрапагеннага ўздзеяння, экалагічны стан Беларускага Паазер'я.

Мэта працы - экалагічная ацэнка прыроднага асяроддзя Беларускага Паазер'я. Метады правядзення работы - параўнальна-геаграфічны, картаграфічны, матэматычны, ландшафтны, метады аналізу і сінтэзу. У працы даецца агульная характарыстыка прыроднага асяроддзя Беларускага Паазер'я. Разглядаюцца наступствы антрапагеннага ўздзеяння на комплексы, характарызуецца экалагічны стан прыроднага асяроддзя.

Пры вызначэнні сучаснага стану ўлічваліся колькасныя і якасныя характарыстыкі яе зямельных, водных, раслінных і іншых прыродных рэсурсаў. Вобласць магчымага практычнага прымянення - вынікі працы могуць быць выкарыстаны ў навучальным працэсе геаэкалагічных і географічных дысцыплін. Прыведзеныя матэрыялы правільна і аб'ектыўна адлюстроўваюць экалагічны стан прыроднага асяроддзя Беларускага Паазер'я, а ўсе запазычаныя з іншых крыніц тэрэтычныя, метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

SUMMARY

Thesis: 58 C., 8 PL., 18 figure, 26 source.

Natural conditions of the territory, research methods, socio-economic characteristics, the effects of anthropogenic impacts, ecological state of the Belarusian lake district.

Purpose of work environmental assessment of the natural environment of Belarusian Poozerie. Methods of work - relatively-geography, cartography, mathematics landscape, methods of analysis and synthesis.

This paper presents a General description of the natural environment of Belarusian Poozerie. Examines the effects of anthropogenic impact on the complexes that characterized the ecological state of the natural environment.

At definition of the modern state were taken into account quantitative and qualitative characteristics of its land, water, flora and other natural resources.

The area of possible practical application of the research results can be used in the educational process of geo-ecological and geographical disciplines.

Materials properly and objectively reflect the ecological state of the natural environment of Belarusian Poozerie and all borrowed from other sources theoretical, methodological and methodical concepts are accompanied links to their authors.

